



БЮЛЕТЭНЬ САВЕТУ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БЕЛАРУСКАЙ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ

Выдаецца Інфармацыйна-Выдавецкім бюро Кіраўніцтва спраў СНК і Эканамічнай Наряды г. Менск, (Чырвонаярмейская вул. № 3). — Падпісная плата на год 5 р. і на 1/2 г. 2 р. 50 к.

VII-ы ГОД ВЫДААНЬНЯ

№ 4 (105)

23 сакавіка 1931 г.

№ 4 (105)

З Ь М Е С Т

Пастанова НК Працы, НК Земляробства БССР і Белкалгасцэнтру.

16. Пра прыцягненьне рабочай і гужавой сілы з калгасаў.

Пастанова Народнага Камісарыяту Працы, Народнага Камісарыяту Земляробства БССР і Белкалгасцэнтру.

16. Пра прыцягненьне рабочай і гужавой сілы з калгасаў.

У мэтах плянавага прыцягненьня з калгасаў рабочай і гужавой сілы для скарыстаньня яе на сэзонных і сталых работах у розных галінах народнае гаспадаркі, Народны Камісарыят Працы, Народны Камісарыят Земляробства БССР і Белкалгасцэнтр п а с т а н а в і л і:

1. Рабочая і гужавая сіла з калгасаў для сэзоннай і сталай работы ў розных галінах народнае гаспадаркі прыцягваецца ў плянава-арганізаваным парадку, на падставе дагавораў, якія заключаюцца гаспадарчымі арганізацыямі з праўленьнямі калгасаў.

2. Вызначаныя Белкалгасцэнтрам і НК Працы арыентаваныя кантрольныя лічбы па вылучэньні калгасаў рабочай і гужавой сілы зьяўляюцца арыентаватымі і падлягаюць удакладненьню на мясцох райкалгассаюзаў сумесна з мясцовымі органамі працы.

3. Абавязаны райкалгассаюзы і мясцовыя органы працы пры удакладненьні кантрольных лічбаў, побач з улікам усіх мясцовых акалічнасьцей, абавязкова ўлічваць:

а) наяўнасьць у раёне усіх спажываючых рабсілы (арганізацый) і важнасьць кожнай паасобнай галіны ў народнай гаспадарцы (чарговасьць кожнага віду работы, ўстаноўленую НК Працы);

б) узросты і тэмпы калектывізацыі сельскае гаспадаркі раёну па паасобных кварталах;



каро
118.

в) вызваленыя рабгужсілы ў калгасах ад унутрыгаспадарчых работ ў паасобныя пэрыяды году і патрэбнасць гаспадарчых арганізацый у гэтыя-ж пэрыяды з мэтай узаемнай іх прыстасаванасці;

г) магчымасць скарыстання адных і тых-жа калгаснікаў на розных адыходных работах у розныя пэрыяды году.

4. Райкалгассаюзы сумесна з раённымі органамі працы павінны, на падставе атрыманых кантрольных лічбаў, не пазней 1 красавіка, устанавіць, якія іменна калгасы, ў якой колькасці і якіх спецыяльнасцям павінны вылучаць рабочую і гужавую сілу ў 1931 г., улічваючы вытворчыя заданні паасобных калгасаў.

Пры ўстанаўленьні размераў вылучаемай рабгужсілы райкалгассаюзы і органы працы павінны прадугледзець прыцягненне рабгужсілы з тых калгасаў, з якіх яна раней не прыцягвалася, але-ж у бягучым годзе можа быць прыцягнута (у сувязі са зьменай складу калгасаў, лепшай арганізацыяй працы, механізацыяй і г. д.).

5. Раённыя органы працы пры разьмеркаваньні мясцовасцям для вярбоўкі рабочых паміж асобнымі гаспадарчымі органамі ўстанаўліваюць сумесна з райкалгассаюзам, колькі з агульнай колькасці рабочых, падлягаючых вярбоўцы ў данай мясцовасці, для данага гаспадарчага органа павінна быць выдзелена асобнымі калгасамі.

Пры гэтым, як правіла, кожны калгас павінен выдзяляць рабгужсілу толькі для аднаго гаспадарчага органу. Выдзяленьне адным калгасам рабгужсілы для некалькіх гаспадарчых органаў дапушчаецца толькі ў тых выпадках, калі рабочая сіла па сваёй колькасці і складу ня можа быць скарыстана адным гаспадарчым органам.

6. Прыцягненне рабочай і гужавой сілы з калгасаў, на падставе плянаў і разьмеркаваньня мясцовасцям для вярбоўкі (арт. 5) робіцца выключна на падставе дагавораў, якія заключаюцца з праўленьнямі калгасаў.


Уся работа па заключэньні дагавораў паміж гаспадарчымі органамі і калгасамі павінна быць скончана да 10/IV-1931 г.

7. Дагаворы з праўленьнямі калгасаў заключаюцца па тыповому дагавору (які пры гэтым прыкладаецца) пры абавязковым удзеле органаў працы.

8. Пры заключэньні дагавору з гаспадарчым органам калгас мае права патрабаваць аплаты выдаткаў па прыцягненьні рабочае сілы ў разьмеры 1 р. 50 к. з чалавека.

Апроч гэтага, у дагавор могуць быць уключаны і іншыя ўзаемныя абавязкі. З боку гаспадарчага органу можа быць прадугледжан абавязак па арганізацыі працы ў калгасе, па складаньні вытворчага пляну і г. д. Калгасы-ж, з свайго боку, побач з выдзяленьнем рабсілы і возчыкаў з коньмі могуць узяць на сябе выкананьне сіламі калгаснікаў акордных работ.

9. У мэтах забясьпечаньня выкананьня кантрольных заданьняў па вылучэньні рабгужсілы для розных галін народнай гаспадаркі, калгасы пры складаньні рабочых плянаў павінны абавязкова ўлічыць неабходнасьць:



а) максимальнага ажыццьяўленьня мерапрыемстваў па арганізацыі працы ўнутры калгасу (падвышэньне вытворчасці працы, максымальная нагрузка—працмінімум, узмацненне працоўнай дысцыпліны, правільная расстаноўка рабочае сілы і г. д.);

б) максимальнага ўжываньня жаночае працы праз замену ёю працы мужчын на ўсіх работах, дзе гэта магчыма;

в) выкананьня ўсялякіх дапаможных работ унутры калгасу, а таксама пэрыяды, вольныя ад палявых работ.

10. Райкалгассаюзы, праўленьні калгасаў і раённыя органы працы абавязаны зараз-жа разгарнуць сярод калгаснікаў масавую растлумачальную работу аб задачах плянавай арганізацыі адыхода і аб парадку гэтагага адыхода, а таксама зараз-жа арганізаваць у калгасах камісіі садзейнічаньня адыходу з калгасаў.

11. На ўсялякага роду курсы, арганізуемыя як органамі працы, так і гаспадарчымі органамі, калгасьнікі накіроўваюцца ў першую чаргу перад некалектывізаваным сельскім насельніцтвам.

12. Праўленьні калгасаў ня могуць адклікаць сваіх членаў ад работы ў гаспадарчых органах да сканчэньня тэрміну дагавору бяз згоды заікаўленага гаспадарчага органа.

13. У тых выпадках, калі работы вядуцца брыгадна, гаспадарчыя органы абавязаны пры камплектаваньні новых брыгад арганізоўваць асобныя вытворчыя брыгады з ліку прыбыўшых да іх калгаснікаў адпаведных прафэсій.

14. Члены калгасаў, якія былі замацаваны ў 1930 г. за гаспадарчымі органамі, паводле пастановы НК Працы за 21/VII-1930 году № 214 („Известия НКТ СССР“ за 1930 г. № 22) выклікаюцца на работу ў парадку, устаноўленым гэтай пастановай.

Пры атрыманьні выкліку на работу, член калгасу паведамляе аб гэтым праўленьне, якое ні ў якім разе ня можа забараніць замацаваным членам калгасу ў накіроўваньні на работу па выкліку.

15. Вылучаемая колькасць калгаснікаў, якая павінна пайсьці ў адыход на сталыя і сэзонныя работы, павінна абгаварвацца на вытворчых нарадах калгасу і зацьвярджацца праўленьнем.

16. У мэтах стымуляваньня арганізаванага адыходу з калгасу, устанаўляецца: а) члены сем'яў пайшоўшых у адыход калгаснікаў павінны карыстацца дапамогай калгасу праз дачу інвэнтару для апрацоўкі прысядзібнага гароду, дачу падвод і г. д. нароўні з іншымі членамі калгасу; б) працаздольныя сем'і гэтых калгаснікаў удзельнічаюць у разьмеркаваньні ўраджаю і даходу калгасу, на падставе адпрацаваных працадзён; калі застаўшыся ў калгасе члены сем'і непрацаздольны, яны павінны атрымоўваць прадукты ад калгасу за плату; в) устаноўлены 5-процантны фонд адлічэньня для разьмеркаваньня паміж калгаснікамі на аграмаджаную маемасьць, цалкам пашыраецца і на аграмаджаную маемасьць сем'яў калгаснікаў, члены якіх пайшлі ў адыход; г) зьнізіць процант адлічэньняў з заробку адыходнікаў ад 2 да 5 проц. замест раней устаноўленых 5—10 проц.

Дадатак 2.

Да арт. 7 пастановы НК Працы, НК
Земляробства БССР і Белкалгасэнтру
за 18/Ш-1931 г.

ТЫПОВЫ ДАГАВОР.

1931 году дня, мы у асобе , з аднаго боку, і кіраўніцтва калгасу у асобе , з другога боку, заключылі гэты дагавор аб наступным:

1. Калгас абавязваецца ў тэрмін вылучыць з ліку сваіх членаў і накіраваць на работы наступную колькасць рабочай сілы:

а) рабочых . . . чалавек (пералічыць колькасць асоб па асобных прафэсіях);

б) возчыкаў з падводамі . . . чалавек.

2. Пералічаная ў арт. 1 рабочая сіла вылучаецца для работ у . . . на тэрмін . . . месяцаў . . . дзён (альбо да такога-та тэрміну).

3. На ўсю рабочую сілу, якая накіроўваецца на работу паводле гэтага дагавору, пашыраюцца ўмовы, устаноўленыя для сезонных і часовых работ, а таксама нормы працы і расцэнкі, якія дзейнічаюць у (паказаць гаспадарчую арганізацыю).

4. Для найбольшага павялічэння прадукцыйнасьці працы, калгас бярэ на сябе абавязак арганізаваць пры дапамозе работы калгаснікаў на на аснове сацыялістычнага спаборніцтва калгаснікаў і ўдарніцтва.

5. Усе разьлікі за працу калгаснікаў і за работу цягавай сілы робіць беспасрэдна з членамі калгасу, а адлічэнні ў карысьць калгасу ў разьмеры . . . проц. павінен адначасова з выплаたю зароботнай платы пераводзіць на адрэс калгасу.

6. Вылучаная для работы ў рабочыя з коньмі і бяз коняй ня могуць быць адкліканы калгасам да зыходу тэрміну работ бяз згоды

7. Са складу калгаснікаў, якія прыбылі на работы арганізуе арцелі пад кіраўніцтвам вопытных, знаёмых з работаю, калгаснікаў, а калі няма такіх—для кіраваньня нявопытнымі калгаснікамі вылучае са складу сваіх рабочых арганізатараў арцеляй.

8. . . . абавязваецца адразу забясьпечыць членаў калгасаў, якія прыбываюць да яго, работаю. Калі месца работы знаходзіцца ад калгасу на . . . кілёмэтраў, члены калгасу адразу забясьпечваюцца жылём і памяшканьнем для коняй на ўвесь час работы.

9. Вылучаная калгасам рабочая сіла з коньмі і бяз коняй забясьпечвацца хлебафуражом, прамтаварамі ў межах норм, якія ўстанаўляюцца і адлускаюцца рэгулюючымі органамі. Калгаснікаў інструмэнтамі забясьпечвае

10. . . . абавязваецца адлічаць на арганізацыйныя выдаткі калгасу, звязаныя з вылучэньнем рабочай сілы на работы, 1 руб. 50 кап. з кожнага калгасніка-адыходніка.

11. . . . адказвае за захаваньне інвэнтару і цягавай сілы калгасу толькі тады, калі папсаваньне зроблена па віне

12. Вылучаных калгасам коняй абслугоўвае за свой кошт вэтэрынарнай дапамогаю.

13. (пералічыць, хто, каму і што іменна з інвэнтару дае, калі, на які тэрмін і на якіх умовах у адпаведнасьці з арт. 8 генэральнага дагавору. Гэты пункт запаўняецца тады, калі адна старана дае другой свой інвэнтар, а таксама калі дае ўжыткі для заворкі, выгану, касьбы сена, калі кантракуюцца ненармаваныя прадукты для грамадзкага харчаваньня, даецца мэдычная, вэтэрынарная і агранамічная дапамогі і г. д.).

14. Юрыдычныя адрасы старон

(Подпісы старон)

Дадатак 3,

Да п. 2 пастановы НК Працы, НК
Земляробства БССР і Белкалгасцэнтру
за 18, III-1931 г.

Арыентовачныя кантрольныя лічбы адыходніцтва з калгасаў у 1931 годзе ў параённым разрэзе.

I. Па садова-гародных раёнах:

1. Полацкі	393
2. Аршанскі	378
3. Віцебскі	398
4. Менскі	137
5. Бабруйскі	374
6. Гомельскі	336
7. Магілёўскі	373
8. Лупалаўскі	314
Разам	2703

II. Па ільнаводных раёнах:

1. Гарадоцкі	343
2. Шклоўскі	585
3. Асьвейскі	241
4. Ветрынскі	485
5. Вушацкі	482
6. Лепельскі	1110
7. Сіроцінскі	340
8. Горацкі	468
9. Дрысенскі	391
10. Боркавіцкі	482
11. Сураскі	333
12. Межанскі	180

13. Круглянскі	577
14. Дрыбенскі	252
15. Расьнянскі	281
16. Лёзьнянскі	433
Разам	6983

III.

1. Смалявіцкі	467
2. Буда-Кашал.	386
3. Заслаўскі	339
4. Койданаўскі	664
5. Жыткавіцкі	446
6. Лешчаніцкі	700
7. Лагойскі	627
8. Вузьдзенскі	310
9. Тураўскі	353
10. Лёльчыцкі	263
11. Грэскі	434
12. Быхаўскі	390
13. Уваравіцкі	460
14. Веткаўскі	603
15. Рэчыцкі	482
16. Астраш.-Гарадз.	706
17. Самавалавіцкі	790
Разам	8420

IV.

1. Расонскі	487
2. Сенянскі	760
3. Дубровенскі	337
4. Копыскі	362
5. Ляднянскі	240
6. Бешанковіцкі	302
7. Высачанскі	531
8. Вульскі	742
9. Чашніцкі	489
10. Багушэўскі	256
11. Чарэйскі	604
12. Талачынскі	730
13. Коханаўскі	600
14. Крупскі	837
15. Чавускі	457
Разам	7734

V.

1. Мсьціслаўскі	480
2. Клімавіцкі	1900
3. Старадароскі	400
4. Копыльскі	500
5. Слуцкі	900
6. Чырвонаслабодзкі	500
7. Бягомльскі	890
8. Старобінскі	520
9. Любанскі	600
10. Петрыкаўскі	750
11. Халопеніцкі	650
12. Барысаўскі	740
13. Сьмілавіцкі	500
14. Чэрвенскі	640

15. Бярэзінскі	780
16. Пухавіцкі	760
17. Бялыніцкі	730
18. Чэрыкаўскі	690
19. Крычаўскі	600
20. Чачэвіцкі	260
21. Прапойскі	520
22. Журавіцкі	510
23. Кармянскі	780
24. Чырвонапольскі	500
25. Касцюковіцкі	1000
26. Хоцімскі	600
27. Сьвіславіцкі	350
28. Клічаўскі	500
29. Асіповіцкі	300
30. Рагачоўскі	840
31. Глускі	540
32. Парыцкі	500
33. Жлобінскі	820
34. Чачэрскі	480
35. Церахоўскі	600
36. Хойніцкі	1000
37. Лоеўскі	920
38. Брагінскі	1100
39. Камарынскі	660
40. Капаткевіцкі	420
41. Азарыцкі	420
42. Мазырскі	840
43. Каралінскі	670
44. Юравіцкі	460
45. Нараўлянскі	540
Разам	29760
Разам па калгасах БССР	55500

Адказы Рэдактар С. Лодысеў.

Выданьне Кіраўніцтва спраў СНК і Эканамічнай Нарады БССР.

А Б В Е С Т К А.

У бліжэйшым нумары „Известия НКТ СССР“ будзе зьмешчана пастанова НК Працы СССР за 8 лютага 1931 году № 41 „Аб задачы прадпрыемствамі і ўстановамі картак № 4 па падліку працы“.

НК Працы БССР прапануе ўсім прадпрыемствам і ўстановам, якія паводле паказанай пастановы павінны прадстаўляць карткі № 4, прасачыць за тым, каб гэтыя карткі ў адпаведныя органы працы пасылаліся ў тэрміны, вызначаныя паказанай пастановай.

Нам. Народнага Камісара Працы БССР Пушчын.

А Б В Е С Т К А.

Народны Камісарыят Працы БССР прапануе ўсім прадпрыемствам і ўстановам БССР зараз-жа ўвесці новыя правілы ўнутранага парадку і табель пакаранняў, для прадпрыемстваў і ўстаноў абагуленага сектару, зацьверджаныя НК Працы СССР 17/ХІІ-1930 г.

Гэтыя правілы надрукаваны ў „Бюлетэні СНК БССР“ № 27 за 1930 г., а таксама выданы Белдзяржвыдавецтвам і ёсць ва ўсіх яго аддзяленьнях.

Нам. Народнага Камісара Працы БССР Пушчын.

